

*Святлана Марозава (Гародня),
кандыдат гісторычных навук, дацэнт кафедры гісторыі Беларусі ГРДУ*

Да пытання пра перыядызацыю канфесійнай гісторыі Беларусі

Тэндэнцыя замоўчвання ды ігнаравання ролі канфесійнага факттару ў жыцці грамадства, якая мела месца сем савецкіх дзесяцігоддзяў, змянілася ў канцы 20 ст. узмоцненай увагай да царкоўна-рэлігійнай гісторыі, без якой – і гэта стала відавочна – немагчыма адэкватна зразумець культуру нашай краіны, менталітэт беларускага народу, увесь гістарычны працэс ды і сённяшнія нацыянальна-рэлігійныя рэаліі Беларусі. Гэта ставіць задачу, побач з правядзеннем факталаґічных даследаванняў, распрацоўкі перыядызацыі як адной з формаў колькаснага і якаснага вызначэння гісторыка-канфесійнага развіцця Беларусі. Айчынная гістарыяграфія яшчэ не дала цэласнай універсальнай перыядызацыі канфесійнай гісторыі, якая дазваляла б убачыць спецыфіку кожнага з этапаў гістарычнага шляху, пройдзенага нашым народам ад старажытнасці, у кантэксце ўсходнеславянскай і ўропейскай гісторыі. Ды й абагульняючыя працы беларускіх аўтараў па айчыннай канфесійнай гісторыі толькі пачынаюць з'яўляцца¹.

Стварыць такую універсальную перыядызацыю – справа няпростая, асабліва калі ўлічыць гістарычную поліканфесійнасць беларусаў. У залежнасці ад крытэрыя, пакладзенага ў аснову дзялэння канфесійнай гісторыі Беларусі на хранала-гічныя пласты, а крытэрый вынікае з задач, якія павінны быць вырашаны, перыядызацыя будзе выглядаць па-рознаму. Справа ў выбары найбольш істотнага крытэрыя, які б даваў магчымасць убачыць своеасаблівасць кожнага перыяду, усебакова ўлічваў змены ў грамадстве. Але знайсці такі універсальны крытэрый нялёгка. Трэба мець на ўвазе і тое, што палітычны фактар звычайна аказваўся мацнейшым за канфесійны. Больш таго, не заўсёды ўдаецца з дакладнасцю да году, а то і дзесяцігоддзя акрэсліць хранала-гічныя цэзуры этна-культурна-канфесійных працэсаў. Часам рознанакіраваныя з'явы і працэсы канфесійнага характару працякаюць сінхронна і накладаюцца адні на другі.

У аснову падзелу павінны быць пакладзены такія факты і падзеі, якія выклікалі найбольш глыбокія перамены не толькі ва ўласна царкоўна-рэлігійнай сферы, але і ў іншых сферах жыцця: сацыяльнай, культурнай, нацыянальнай, палітычнай, і вызначылі далейшы лёс народу. Несумненна, што падзеямі першапразраднага значэння ў гэтым плане былі прыняцце хрысціянства, Крэўская унія, Берасцейская царкоўная унія. Мы б дадалі да канфесійных падзеяў першай велічыні, яшчэ недацэнены даследчыкамі Полацкі сабор 12 лютага 1839 г., пасля якога 1,5 млн. беларускіх уніятаў былі перамісаны ў праваслаўе. Беларусь да

¹ Канфесіі на Беларусі (ка нец XVIII-XX ст.) / В.В.Грыгор'ева, У.М.Завальнюк, У.І.Навіцкі, А.М.Філатава; Навук. рэд. У.І.Навіцкі. Мінск, 1998.

таго не ведала такой беспрэцэдэнтнай па масавасці аднаактнай перамены веры яе насельнікамі, якая суправаджалася грандыёзнай пераробкай свядомасці і спосабу жыцця людзей.

Найбольш агульная перыядызацыя канфесійнай гісторыі Беларусі выглядае наступным чынам:

- да канца 10 ст. – Беларусь паганская;
- другое тысячагоддзе – хрысціянская;
- 20 ст. – агістычная.
- мяжа 2 – 3 тыс.– разлігійны “рэнесанс”.

Яшчэ на пераломе 80 – 90-х г. наша краіна ўяўляла сабой нібыта чисты аркуш паперы, на якім розныя канфесіі спышаліся пазначыць свае кананічныя тэрыторыі. Гэты працэс працягваецца. Але масавага вяртання да рэлігіі не адбылося. Даў дзялі сябе знаць дзесяцігоддзі атэізацыі, а таксама развіццё наукова-тэхнічнага прагрэсу.

Гісторыкаў, зразумела, больш цікавіць хрысціянская гісторыя Беларусі ці гісторыя апошняга тысячагоддзя. Тут трэба агаварыць шэраг момантаў. Па-пера-шае, хрысціянства было прынята на нашай зямлі, яшчэ не падзеленым афіцыйна на два адгалінаванні. Па-другое, канец 10 ст. (афіцыйная дата – 998 г.) – гэта толькі пачатак яго распаўсюджвання, а ідэалагічную перамогу над язычніцтвам яно атрымлівае толькі ў 12 ст., доказам чаму з’яўляецца масавае будаўніцтва ў гэтым стагоддзі праваслаўных храмаў на Беларусі. Аднак язычніцкія перажыткі захоўваліся і ў наступныя стагоддзі, а некаторыя дажылі і да нашага часу (напрыклад, у выглядзе гукання вясны, купалля, дажынак і г.д.).

У перыядызацыі хрысціянскай гісторыі Беларусі 12 ст. – перамога праваслаўя, 14 ст. – пачатак распаўсюджвання каталіцтва, 16 ст. – стварэнне уніяцтва. Кідаецца ў очы частотнасць у два стагоддзі – такі тэрмін прайшоў ад усталявання дамінацыі на Беларусі хрысціянства ўсходняга ўзору да пачатку ўвядзення заходняга хрысціянства, а яшчэ праз два вякі прадпрымаецца спроба іх сінтезу, якой была Берасцейская царкоўная унія 1596 г.

На канец 20 ст. прыпаў шэраг буйных царкоўных гадавін, з двума і нават трымя нулямі: 400-годдзе Берасцейской унії, 1000-годдзе Полацкай епархii, 2000-годзе хрысціянства інш. З улікам пістарычнай ретраспектывы Ігар Аржакоўскі пропанаваў дзяліць канфесіі на Беларусі на гісторычна традыцыйныя – тыя, якія аказалі вызначальны ўплыў на развіццё духоўнасці і культуры народаў, што яе насяляюць, на фармаванне яедзяржаўнасці і якія склалі частку яе гісторычнай, духоўнай і культурнай спадчыны, і нетрадыцыйныя. Да першых ён адносіць праваслаўе, рымска-каталіцызм, іудаізм і мусульманства, адзначыўшы, што нашадзяржава заканадаўчымі ўстанаўленнямі аддала перавагу на карысць гісторычна традыцыйных канфесій².

² Оржеховский И.В. Церковь и государство в современной Беларуси // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя 3. 1996. № 3. С. 11, 14.

Унутры гісторыі кожнай з хрысціянскай канфесій на Беларусі існуе свая перыядызацыя. Праваслаўе нядайна пачало адлік другога тысячагоддзя сваёй гісторыі, у межах якой выразна вылучаонца наступныя перыяды:

- З канца 10 ст. (992 г.) – пачатак хрысціянізацыі Беларусі, перамога праваслаўя над язычніцтвам (12 ст) і яго манапольнае панаванне да заключэння Крэўскай уніі.
- З 1385 г. – праваслаўная царква вымушанадзяліць сваю кананічную тэрыторыю з заходнім хрысціянствам, але да Люблінскай уніі захоўвае моцныя пазіцыі.
- У 16 ст. яназведваётры моцныя ўдары, якія ёй нанеслі Рэфармацыя, Контррэфармацыя і Берацейская унія. У другой палове 17 стагоддзя беларуска-ўкраінскай праваслаўной царкве апынулася ў стане крызісу. У абстаноўцы міжканфесійнага супрацьстаяння апошній трэці 16 – сярэдзіны 17 ст. яна вяла барацьбу за выжыванне, стала ў апазіцыю да дзяржавных уладаў Рэчы Паспалітай і неаднойчы голасназайўляла пра сябе(антыхуніяцкая і антыкаталіцкая барацьба, літаратурная палеміка, саюз з пратэстантамі 1599 г., выступленні 1619 г. у Магілёве і 1623 г. у Вільні, аднаўленне праваслаўнай іерархіі ў 1620 г. і яе прызнанне вярхоўнай уладай у 1633 г. пад пагрозай зрыву элекцыйнага сойму праваслаўнай шляхтай, казацка-селянскай вайна пад кіраўніцтвам Б. Хмельніцкага).
- Апошнія трэць 17 – канец 18 ст. – рэзкае звужэнне сферы ўплыву праваслаўя, спробы яго поўнага выцяснення з канфесійнай прасторы Беларусі. Але, нягледзячы на моцныя ўзрушэнні і ўсю юстрыяльную ў Рэчы Паспалітай абстаноўку, яно збераглося, пакуль змена палітычных абставінаў не забяспечыла яго далейшае існаванне.
- Канец 18 – пачатак 20 ст. – ператварэнне праваслаўя з рэлігіі цярпімай у пануючую, пашырэнне і ўмацаванне пазіцыі, у тым ліку коштам уніяту і католікаў, і яго дамінаванне ў духоўнай сферы ў апошній трэці 19 – пачатку 20 ст., пакуль маніфест 17 кастрычніка 1905 г., які гарантаваў свободу веравызнання, не ўверг праваслаўную царкву заходніх губерняў Расейскай імперыі ў крызіс – тыя уніяты і католікі ды іх нашчадкі, якія былі прымусова пераведзены ў праваслаўе, тысячамі пачалі кідаць яго.

Яшчэ большай бядой, ды й не толькі для праваслаўнай царквы, абыяруўся бальшавіцкі пераварот 1917 г.: арышты духовенства, канфіскацыя царкоўнай маёмасці, закрыццё храмаў і манастыроў, знішчэнне культавых будынкаў, масавая атэізацыя насельніцтва.

У гады Другой сусветнай вайны назіралася ажыўленне царкоўна-рэлігійнага жыцця на акупаванай тэрыторыі Беларусі. У сярэдзіне 40-х – сярэдзіне 80-х г. працягваўся працэс выцяснення рэлігіі з духоўнага жыцця народу. Сёння ў рэлігійна-духоўнай сферы праваслаўная царква займае дамінуючае становішча ў дзяржаве.

З пункту гледжання кананічнай падпарадкованасці і іерархічнай залежнасці праваслаўнай царквы Беларусі яе гісторыя падзяляецца на 2 асноўныя перыяды:

- візантыйскі (канец 10 – канец 17 ст.);
- маскоўскі (з 1686 г., калі была паламана традыцыя залежнасці Кіеўскай

мітраполіі ад Царграда-Канстанцінопала, і яна была падпараткаваная створанаму ў 1589 г. Маскоўскуму патрыярхату, з чым канстанцінопальскі патрыярх быў вымушаны згадзіцца).

У гісторыі беларускай праваслаўнай царквы прадпрымаліся неаднаразовыя спробы атрымання незалежнасці ад свайго кіруючага цэнтра. Яны мелі месца ў кожным стагоддзі, акрамя 19. У 1317 г. была створана, а ў 1354 г. адноўлена Літоўская мітраполія³. У 1415 г. сабор епіскапаў у Наваградку абраў без згоды Канстанцінопала і Масквы свайго мітрапаліта – Рыгора Цамблака. Справа ў тым, што пасля спусташэння ў 13 ст. Кіева мангола-татарамі рэзідэнцыя кіеўскага мітрапаліта – вышэйшага кіраўніка праваслаўнай царквы Беларусі і Украіны – была перанесена ва Уладзімір на Клязьме, адтуль – у Москву. З 14 ст. з агульной візантыйска-славянскай спадчыны Кіеўскай Русі фармуецца нацыянальна адметнае расейскае хрысціяństва вакол Масквы і “рускае” (беларускае і ўкраінск ае) праваслаўе ў межах Вялікага Княства Літоўскага. У 15 ст. завяршаецца канчатковы падзел праваслаўнай царквы на дзве мітраполіі: Маскоўскую і Літоўскую, кіраўнік апошняй атрымаў тытул мітрапаліта кіеўскага, галіцкага і ўсея Русі, хоць цэнтр мітраполіі быў перанесены ў Вільню, а мітраполічая рэзідэнцыя – у Наваградак (месцам рэзідэнцыі пазней былі і іншыя гарады ВКЛ). Важны мівекамі на гэтым шляху былі 1415 і 1458 г., калі Москва ўпершыню без санкцыі і патрыярха абраала сабе мітрапаліта ў сувязі з падзеннем прэстыжу Канстанцінопала пасля яго захопу туркамі ў 1453 г. і недаверам да патрыярха пасля заключэння Фларэнцыйскай уніі 1439 г.

У 80 – 90-я г. 16 ст. назіраецца тэндэнцыя выходу ўсходнеславянскіх земляў з-пад іерархічнай залежнасці ад Канстанцінопала. Москва пры гэтым стварае ў 1589 г. уласны патрыярхат, а кіраўніцтва Кіеўскай мітраполіі паводле Берасцейскай уніі 1596 г. прызнае над сабой вярхоўную ўладу папы рымскага. У сувязі з крызісам патрыярхату ў вышэйшых духоўных і свецкіх колах ВКЛ у канцы 16 ст. абміркоўваецца пытанне аб пераносе рэзідэнцыі патрыярха на тэрыторыю сваёй дзяржавы. Абміркоўвалася месцам рэзідэнцыі: Львоў, Вільня, Наваградак.

У 20 – 60-я г. 17 ст. неаднаразова з'яўляўся праект стварэння ўласнага, Кіеўскага патрыярхату, агульнага для уніятаў і праваслаўных. На пасаду патрыярха меркавалася абраць буйнага царкоўнага, грамадскага і культурнага дзеяча Пятра Магілу. На гэты контыяліся уніяцка-праваслаўныя перамовы на вышэйшым узроўні. Заснаванне новага цэнтра хрысціянства дало б Кіеўскай мітраполіі надзвычай шырокіямагчымасці самастойнага развіцця і ўзвысіла б прэстыж ВКЛ сярод краінаў Еўропы. Але гэты грандыёзны план натыкнуўся на варожыя адносіны рымскага панціфіка, не жадаўшага ўласнымі рукамі ствараць царкоўную арганізацыю з шырокімі суверэннымі правамі, якая з часам

³ Мартос А. Беларусь в исторической государственной и церковной жизни. Минск, 1990. С. 88, 93.

магла не толькі выйсці з-пад яго кантролю, але і прад'явіць прэтэнзіі на роўнасць з папствам. Праект патрыярхату для ВКЛ не выклікаў сімпатый у польскага карала, які не жадаў умацавання княства, супя речыў інтарэсам Москвы і Канстанцінопалія і, урэшце, не быў зразуметы і падтрыманы праваслаўны мі сваёй дзяржавы, якія паглядалі болей у бок Москвы. Аддаленая гісторычныя перспектывы і значэнне гэтага праекту для кансалідацыі беларускага і ўкраінскага народаў усвядомілі толькі лічаныя асобы таго часу. Недараўальна ўпусціўшы ў 17 ст. свой гісторычны шанец, беларуская царква ўжо ні колі болей не была здольнай узвысіцца да пастаноўкі такога роду пытання.

На Вялікім сойме Рэчы Паспалітай 1788 – 1792 г. была прынята канстытуцыя, якая устанаўлівала адміністрацыйную і кананічную незалежнасць праваслаўнай іерархіі дзяржавы ад маскоўскага патрыярха і прадугледжвала аднаўленне непа-срэдных сувязяў з Канстанцінопальскім патрыярхатам. Другі падзел Рэчы Паспалітай перакрэсліў гэтую царкоўную рэформу.

Спрабы стварэння аўтакефальтай праваслаўнай царквы прадпрымаліся і ў 20 ст., у тым ліку ў Заходній Беларусі, у гады другой сусветнай вайны.

Каталіцтва на Беларусі сягнула ў 7 стагоддзе сваёй гісторыі (ад заключэння Крэўскай уніі), калі не лічыць эпізадычных спроб распаўсюджвання хрысціянства заходняга ўзору ў пачатку 11 ст. тураўскім князем Святаполкам у сваёй зямлі і прыняще каталіцтва вялікім князем літоўскім Міндоўгам ў 1252(1253) г., пасля чаго, як сцвярджаецца, у Наваградку нібыта з'явіўся першы на тэрыторыі Беларусі касцёл. У 1260 г. Міндоўг кінуў каталіцтва і вярнуўся ў сваю пагансскую веру. Зайважана: першыя вялікія літоўскія князі мянялі веру ў залежнасці ад палітычнай кан'юнктуры.

У 1387 г. у ВКЛ было створана першае каталіцкае біскупства – Віленскае, духоўная ўлада якога ахапіла амаль усю Беларусь, і 7 каталіцкіх парафій, у тым ліку тры – на тэрыторыі Беларусі: у Крэве (ципер Смаргонскі раён), Абольцах (Талачынскі раён), Гайне (Лагойскі раён). Спачатку епархія падпарадкоўвалася папе, з 1415 г. – прымасу польскай каталіцкай царквы – архіепіскапу гнезненскаму. У канцы 14 ст. у ВКЛ існавалі 12 касцёлаў, з іх 6 – на Беларусі (у Быстрыцы, Гародні, Лідзе, Наваградку і інш.), у 1430 г. – 27 кацёлаў, у тым ліку 12 – на Беларусі. У 14 – 15 ст. былі заснаваны ўсяго 4 каталіцкія біскупствы: акрамя Віленскага, Кіеўскага, Луцкага (у яго ўваходзіла і Берасцейская зямля), Жмудскага.

Ад Крэва да Любліна (1385 – 1569 г.) каталіцкі касцёл пры падтрымцы вялікіх князёў літоўскіх і феадалаў-католікаў замацаваўся на сучасных паўночна-заходніх беларускіх землях і ў Літве. За 1387 – 1550 г. на тэрыторыі Віленскай епархіі было заснавана 259 касцёлаў, у тым ліку 176 – на беларускіх землях. Касцёлы размяшчаліся пераважна на заходзе Беларусі па лініі Браслаў-Вілейка-Менск-Нясвіж-Пінск, на ўсход ад яе былі толькі ў Полацку, Віцебску, Абольцах і Слуцку. У сярэдзіне 16 ст. 19 каталіцкіх парафій існавалі ў Гарадзенскім павеце, 20 – у Наваг-

радскім, 16 – у Менскім, 15 – у Ваўкаўскім, 7 – у Слонімскім павеце⁴. Гэтая сіла раз гарнула актыўную дзейнасць па акаталічванню язычнікаў-балтаў, а таксама праваслаўнага насельніцтва Беларусі. Яна прыўносіла ў ВКЛ элементы польскай і пераважна заходнегерманскай культуры.

З заключэннем Люблінскай уніі пачынаецца другі этап каталіцкай экспансіі на Беларусі, завяршэнне якога мы прапаноўваем датаваць не падзеламі Рэчы Паспалітай, але першай чвэрцю (ці нават першай трэццю) 19 ст. – многія аўтары слушна адзначаюць, што ў часы Расейскай імперыі (да задушэння паўстання 1830 - 1831 г.) акаталічванне беларусаў і спадарожная ёй паланізацыя набылі большы размах, чым за два стагоддзі (1569 – 1772/1795) знаходжання Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай.

У межах гэтага перыяду адбываюцца Рэфармацыя і Контррэфармацыя. У 16 ст. усходніе і заходніе хрысціянства напаткаюць крызіс. У каталіцтве ён праявіўся ў выглядзе Рэфармацыі, у праваслаўі – ерэтычных рухаў. Берасцейская унія 1596 г. – гэта таксама вынік крызісу беларуска-ўкраінскай праваслаўнай царквы. У перыядызацыю гісторыі каталіцкай царквы на Беларусі лагічна ўклініваецца гісторыя пратэстантызму. У параўнанні з ужо стаўшымі на той час традыцыйнымі праваслаўнай і каталіцкай канфесіямі ён нядоўгавіраў у ВКЛ і хваляваў розумы інтэлектуальнай і палітычнай эліты дзяржавы. Выдзяляюцца наступныя яго перыяды:

- 1553 – 1570 г. – з часу ўзнікнення першых пратэстанцкіх абшчынай да з'яўлення езуітаў у ВКЛ. Гэта час узнікнення і хуткага развіцця руху, які неўзабаве дасягае апагея.
- 1570 – 1596 г. – да заключэння Берасцейскай уніі. Нагэтым этапе ў складнічаецца грамадска-палітычнае жыццё, нарастоюць контэррэфармацыйныя тэндэнцыі, умацоўваюцца пазіцыі каталіцкай царквы ў ВКЛ і ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Звужаецца сацыяльная база Рэфармацыі. Адбываецца масавы пераход шляхты, якая раней падтрымлівала яе, у каталіцтва.
- 1596 г. – сярэдзіна 17 ст. – крызіс руху, выкліканы наступленнем контэррэфармацыі, унутранымі супяречнасцямі, расколам сярод пратэстантаў, звужэннем сацыяльной базы.
- Другая палова 17 ст. – рэфармацыйны рух на Беларусі згас. Засталася народжаная ім пратэстанцкая царква, роля якой ў духоўным і грамадска-палітычным жыцці сталася мізернай⁵, і прыкладна 1 % пратэстантаў у канфесійнай структуре насельніцтва Беларусі ў 18 – 20 ст.

Умоўнай датай пачатку Контэррэфармацыі ў ВКЛ, якая ахапіла рэлігію, палітыку, ідеалогію, культуру і мела на мэце рэстаўрацыю пазіцый, страчаных каталіцтвам у перыяд Рэфармацыі, лічыца прыбыццё езуітаў у Вільню ў 1569 г. Завяр-

⁴ Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. Мінск, 1988. С. 358.

⁵ Іванова Л.С. Рэфармацыя на Беларусі ў другой палове XVI – першай палове XVII ст. // Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі. Мінск, 1999. С. 72-83.

шэнне Контррэфармацыі храналагічна дакладна не акрэслена – яго датуюць другой паловай, канцом 17 ст., а некаторыя даводзяць і да пачатку 18 ст.

Хацелася бы звярнуць увагу таксама і на новы змест, які ўкладвае найноўшая ёўрапейская гісторыяграфія ў паняцце “Контррэфармашыя”, разглядаючы яе не толькі як сістэму рэпрэсійных мераў, але як рэлігійна-культурны пераварот, якому Еўропа 16 ст. у аднолькавай з Рэфармацыяй меры абавязана сваім духоўна-культурным абаўленнем. Паралельна з Контррэфармацыяй адбывалася каталіцкая рэформа, праводзячы якую, каталіцкі Захад знайшоў у сабе дастаткова сілаў і гнуткасці, каб пераадолець рэфармацыйны крызіс – эпоху свайг часовай слабасці і заняпаду, каб рэарганізавацца, умацавацца і, апынуўшыся ў зеніце свайг велічы, даць прыцягальны прыклад духоўнага ўздыму.

З падзеламі Рэчы Паспалітай каталіцтва пераўвярала з рэлігіі пануючай у цярпімую. У 19 – пачатку 20 ст. праводзіцца дзяржаўная палітыка яго абмежавання і выцяснення. Пасля каstryчніцкага маніфеста 1905 г., вырванага працоўнымі ў царызма ўходзе першай расейскай рэвалюцыі, касцёл папоўніў свае шрагі за юшт новаправаслаўных, незадаволеных сваім прымусовым веравызнаным станам.

У савецкія часы каталіцызм выклікаў асаблівую падазронасць у савецкапартыйных структураў, бо арыентаваўся на Ватыкан – ідэалагічную і палітычную анатытэзу савецкай сістэмы.

З пачаткам перабудовы каталіцкай царквы разгарнула актыўную дзеянасць на Беларусі. Рэлігійна яна арыентуе беларусаў на каталіцкі Захад, палітычна і культурна – на Польшчу, хаця існуе тэндэнцыя улічыць нацыянальныя асаблівасці беларускага народу. Варты адзначыць і тое, што з часоў Круўскай уніі больш моцныя пазіцыі касцёл меў на заходзе Беларусі.

Самае “маладое” з хрысціянскіх веравызнанняў па часу з’яўлення на Беларусі – уніяцтва (афіцыйная назва ў 20 ст – гржка-каталіцтва), хоць некаторыя скіль няля выводзіць яго вытокі з непадзеленага яшчэ хрысціянства. Вось ужо чатыры стагоддзі уніяцкая (грэка-каталіцкая) царква з’ўляеца важным фактам грамадска-палітычнага і духоўна-культурнага жыцця беларускіх і ўкраінскіх земляў. У яе гісторыі на Беларусі выразнавылучаючыя наступныя храналагічныя пласты:

- 1590 – 1595 г. – на саборах, нарадах і перамовах, у розных пастановах і палемічнай літаратуры выкryшталёўваліся змест і аблічча інтэгральнай версіі хрысціянства, акрэсліваліся патрабаванні да дзяржаўных уладаў Рэчы Паспалітай і Ватыкану, пры ўмове выканання якіх кірауніцтва праваслаўнай царквы згаджалася прыступіць да уніі.
- 1596 – сярэдзіна 17 ст. – арганізацыя афармленне царквы, якое суправаджалася шэрагам выкліканых, галоўным чынам, вонкавымі фактарамі крызісаў (прызначэнне ў 1620 г. праваслаўных іерархіяў на занятыя уніятамі кафедры і іх прызнанне дзяржаўнай уладай у 1633 г.; забарона дзеянасці царквы акупацыйнай адміністрацыяй ў вайне 1654 – 1667 г.). Для гэтага перыяду ха-

практэрны моцны антыуніяцкі рух, эпіцентр якога ў сярэдзіне 17 ст. перамя-шчаецца на поўдзень, на Украіну.

- Другая палова 17 ст. – 1720 г. – апазіція не змаглаstryмаць з'яўлення і поступу альтэрнатыўнай царквы. Тая вытрывала, нягледзячы на вонкавыя цяжкасці, а ў другой палове 17 ст. фартуна стала паварочвацца даяе тварам. Ужо з 1630-х гадоў ідзе паварот у яе бок настрой ў шляхты, якая да таго часу ў асноўнай сваёй масе адварнулася ад праваслаўя і акаталічылася. Адпадзенне часткі Украіны ў 1667 г., падпрадкаваннене 1686 г. Маскоўскаму патрыярхату Кіеўскай мітраполіі змянілі адносіны беларуска-ўкраінскага грамадства, урада Рэчы Паспалітай у бок спрыяння уніі, у якой убачылі аснову незалежнасці ад Раёсі і нейтралізацыі па-маскоўску з'арыентаванага праваслаўя, якое шукала загранічнай прагэкцыі. Рост унійных настроў ў грамадстве, унутраны раскол у праваслаўнай царкве, адыход ад яе шляхты разам са спадам пасля 1667 г. палітычнага значэння кавацтва – галоўнага ўнутранага ворага рэлігійнай інгэграфіі – спрыялі павелічэнню ўпльыву уніяцтва на тэрыторыях з перавагай праваслаўнага насельніцтва. Яшчэ нядайна асуджанае напоўнае вынішчэнне, яно ў апошній трэці 17 ст. вырасла колькасна, узмацнілася ўнутрана і на мяжы 17 – 18 ст., нягледзячы на моцнае супрацьдзеянненне звонку, стала самай масавай канфесіяй на Беларусі. Стогадовы перыяд гісторыі уніяцкай царквы, пачынаючы ад заключэння Берасцейскай уніі, праз цяжкія войны сярэдзіны 17 ст., у якіх ставілася пытанне аб яе ўнішчэнні, завяршыўся ў канцы 17 ст. яе істотнай перавагай у грамадска-палітычных адносінах.

У гэты час ідзе нарастаннеролі заходнегрыццянскіх элементаў, хоць палітычна скіраванае на Захад уніяцтва па-ранейшаму псіхагагічна было арыентавана на Усход, і ў сувязі з гэтым пачынаеца раздваенне веры.

- 20 – 70-я г. 18 ст. – трывумфальны поступуніцтва, часова перарваны яшчэ адной спробай расейскага ўрада яго вынішчэння падчас Паўночнай вайны, працягваўся амаль да канца 18 ст і суправаджаяўся моцным парадзеннем праваслаўных шэрштагаў. У беларускіх паветах ВКЛ, паводле даных Якуба Мараша, у 1790 г. $\acute{a}u\acute{e}\acute{i}$ 143 i $\acute{a}u\acute{e}\acute{e}\acute{a}\acute{c}$ u, 283 $\acute{e}\acute{a}\acute{e}\acute{\acute{e}}\acute{u}\acute{z}$ 31199 $\acute{o}\acute{i}$ 3 $\acute{y}\acute{e}\acute{e}\acute{z}$ $\acute{u}\acute{i}$ $\acute{a}\acute{a}\acute{c}$ ⁶. Ад 2/3 да 3/4 усяго беларускага грамадства і, паводле падлікаў Анатоля Грыцкевіча, 80 % сялянства спавядалі ў канцы 18 ст. уніяцтва⁷.

На гэтым этапе адбываецца ўмацаванне гэтага кульставага іністытута, упрадкаўванне нормаў царкоўнага жыцця і абрадавай практыкі, актывізацыя культурна-асветнай дзейнасці, паляпшэнне духоўнай адукацыі і інглесіўнае нарастанне заходніх запазычанняў, чаму спрыяў Замойскі сабор 1720 г., прызнаны за буйную царкоўную рэформу. Але сабор унёс у царкву раскол. Адны прынялі замойскія наватарствы, другія адстойвалі непарушнасць “старыны”. Мяжা заходніх рысці-

⁶ Мараш Я.Н. Очерки истории экспансии католической церкви в Белоруссии XVIII века. Минск, 1974. С. 226.

⁷ Грыцкевич А.П. Рэлігійнае пытнанне і зневяданне палітыка царызму перад падзеламі Рэчы Паспалітай // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. 1973. № 6. С. 63.

янскім запавычанням, якую змаглі паславіць арганізатары уніі ў 1595–1596 г., у 18 ст. былапярайдзеня. У надзеі зберагчы чысціню сваёй рэлігіі пад напорам каталіцкага Захаду (найперш Польшчы) прыхільнікі другой плыні, пры іх шчырым жаданні прымірыць каталіцызм з праваслаўем, пачалі схіляць сваепіркі на Усход, на Москву і Пецярбург, чым закладвалі паасткі ”западно-руссизма” ў сваім асяроддзі.

Канец 18 ст.– 1839 г.– у дзейнасці уніяцкай эліты бачаща троі плыні, якія паставілі царкву перад выбарам паміж духоўнасцю Усходу і Захаду: 1) ”стараўніяцкая”, якая трымалася карэнняў беларушчыны, шанавалае, пагаджала з польскай культурай імкнулася павярнуць веру да літургічных першаасноў (І. Лісоўскі); 2) на зліццё з рыма-каталіцтвам (базыльяне і 3) на збліжэнне з праваслаўем (І. Сямашка, В. Лужынскі, А. Зубко, І. Тупальскі), якая, стымуллюемая і падтрымліваючая ўрадам, у 30-я г. бярэ верх. Але спроба часткі духовенства зрабіць свою веру самастойнай, незалежнай ад каталіцызму, абагёршыся пры гэтым на Москву і Пецярбург, закончылася трагічна для уніяцтва – замест дапамогі Мікалай I і Блудаў ”сапухнул яго на рэйкі праваслаўя”. У выніку трох татальнавынішчальных ударуў (1780, 1794–1795 і 1839 г.) уніяцкая царква спынілася існаванне на Беларусі.

Далей ідзе 150-гадовы перыяд небыцця уніяцтва, з трохразовай, аднак, у 20 ст. спробай яго адраджэння на Беларусі: у пачатку 20 ст., у 20–30-х г. у Заходній Беларусі (у 1932 г. было зарэгістравана 32 прыходы і 20 тыс. вернікаў⁸)

Мяжа 80–90-х г.– адраджэнне уніяцтва (грэка-каталіцтва). Самы масавы ў 18 – першай трэці 20 ст. на Беларусі культавы інстытут, прадстаўлены сёння 11 зарэгістраванымі абшчынамі і прыкладна трыма тысячамі актыўных вернікаў, як правіла, прадстаўнікамі навуковай і творчай інтэлігенцыі і студэнцкай моладзі⁹.

Прапанаваныя перыядызацыі гісторыі канфесій на Беларусі могуць вар’іравацца ў залежнасці ад задачаў даследчыка і абраных ім крытэрыяў, а ўнутры вылучаных этапуў – пры больш дэтальным разглядзе – падзяляцца на больш дробныя перыяды.

Звяртае на сябе ўвагу насычанасць 16 ст. лёсаноснымі царкоўна-рэлігійнымі падзеямі. Беларусам, якія да сярэдзіны гэтагастагоддзя, здавалася, былі народам двух асноўных хрысціянскіх канфесій, яно прынесла яшчэ дзве новыя версіі хрысціянства: пратэстанцтва і уніяцтва. Масавымі рэлігійнымі канверсіямі вылучаецца 19 ст.

Пры спробе сінтэзаціі вышэйпрапанаваныя перыядызацыі, з улікам такіх крытэрыяў як фармаванне арганізацыйных царкоўных структураў і дзяржаўная рэлігійная палітыка, мы атрымліваем наступную карціну змены суадносінай розных хрысціянскіх плыні ў на Беларусі ў другім тысячагоддзі:

⁸ Мараш Я.Н. Політика Ватыкану и католіческай церкви в Западнай Беларуссии (1918–1939). Минск, 1983. С. 15.

⁹ Gajek S., Moskałyk J. Kościoły greckokatolickie w świecie // Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci: Materiały międzynarodowego symposium naukowego. Lublin, 20–21/IX 1995 г. Lublin, 1998. S. 249.

- Канец 10 – канец 14 ст. – распаўсюджанне, фармаванне арганізацыйных структурай і манапольнае панаванне праваслаўя.
- 1385 – 1569 г. – пры захаванні моцных пазіцый праваслаўнай царквой распаўсюджанне каталіцтва. Існаванне раўнавагі паміж гэтымі адгалінаваннямі хрысціянства.
- Сярэдзіна 16 – першая палова 17 – Рэфармацыя, з якой часткова супадае па часе Контррэфармацыя (1569 г. – 17 ст.), што надало тут рэлігійнаму супрацьстаянню асаблівую напружанасць.
На хвалі Контррэфармацыі ствараецца і амаль 2,5 стагодзін функцыянуе, пры гэтым істотна пацясніўшы пазіцыі традыцыйных канфесій, уніяцкая царква (1596 – 1839 г.).
- Канец 18 – пачатак 20 ст. – новае пераразмеркаванне сфераў уплыву: праваслаўе становіща пануючай верай, каталіцтва і спачатку уніяцтва пераходзяць у разрад цярпімых, але ў 1839 г. ліквідуецца уніяцкая царква, пасля 1863 – 1864 г. адбываецца ўзмоцненны наступ на касцёл. Сацыяльная база каталіцтва, прадстаўленая грамадска актыўным слоем – шляхтай заходніх губерняў, і моцная падтрымка ў асобе ўплывовага папства, якая стала за касцёлам Беларусі, не далі знішчыць апошні, як гэта здарылася з беднай і “хлопскай” уніяцкай царквой. Праваслаўе ў яго расейскай версіі запаланіла духоўную інфраструктуру беларускага грамадства ў 19 – пачатку 20 ст.

Бальшавіцкі рэжым нанёс удар па ўсім канфесіям, якія зараз ад гэлага ўдару апраўляючы і супернічаючы за сферы ўплыву на Беларусі.